

УДК 811.161.3'373

M. V. Мацюшэнка

СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНЫ АНАЛІЗ ГРАФЧНА НЕЗАСВОЕНЫХ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ У МОВЕ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПУБЛІЦЫСТЫКІ

У артыкуле аналізуецца прычыны, шточкі ўзнікнення запазычанняў у беларускай мове на сучасным этапе, праводзіцца класіфікацыя графічна незасвоеных запазычанняў у мове публіцыстыкі XXI ст., раскрываеца іх семантыка. Сярод графічна незасвоеных лексічных адзінак выдзяляюцца чатыры групы іншамоўных адзінак: 1) графічна незасвоеная абразвіятуры; 2) графічна незасвоеная слова неабразвіятурнага тыпу; 3) графічныя гібрыды; 4) аказіянальныя гібрудныя ўтварэнні. Графічна незасвоеная запазычанні найчасцей ужываюцца ў галіне інфармацыйных тэхналогій і камунікацыі, моды, дызайнерскай і рэкламнай дзеянасці, у музычнай сферы.

Уводзіны

Мова з'яўляецца складанай дынамічнай сістэмай, лексічны склад якой развіваецца больш актыўна, чым іншыя моўныя ўзроўні, паколькі абагачэнне лексікі абумоўлена зневажлівай і ўнутранымі фактарамі развіцця, што дзеянічаюць у комплексе. Першыя маюць дачыненне да колькаснага росту і адлюстраваны працэсамі запазычання, неалагізациі, лексікалізацыі і фразеалагізацыі, другія датаўчача ўзаемадзеяння лексічных пластоў.

Пранікненне ў мову лексічных адзінак іншамоўнага паходжання, іх асіміляцыя заўсёды знаходзяцца ў полі зроку лінгвістаў. Сістэмным вывучэннем запазычанняў у беларускай мове займаючы такія вядомыя лінгвісты, як І. Бубновіч [1], А. Булыка [2], В. Уласевіч [3] і інш.

«Пазычанне, – указвае І. Бубновіч, – слова, словазлучэнне ці марфема, якія ўвайшлі ў пэўную мову ў выніку ўзаемадачынення» [1, 5]. Паводле ступені асіміляванасці даследчык выдзяляе дзве групы запазычанняў: цалкам засвоеная і часткова засвоеная. У склад першай групы ўваходзяць адзінкі, у якіх адсутнічаюць прыметы, што паказваюць на іх іншамоўнасць. Яны засвоены мовай на фанетычным, марфалагічным і семантычным узроўнях. Запазычанні другой групы ўяўляюць сабой экзатизмы, якія не засвоены лексічна [1, 5].

В. Уласевіч сярод іншамоўных слоў выдзяляе яшчэ адну мала даследаваную групу іншамоўных адзінак – графічна незасвоеная слова, калі запазычанне або яго частка сустракаеца толькі ў напісанні лацінкай [4, 125].

Паяўленне ў мове сучаснай беларускай публіцыстыкі вялікай колькасці графічных запазычанняў абумоўлена як экстрапінгвістычнымі, так і інтрапінгвістычнымі фактарамі. Да экстрапінгвістычных фактараў можна аднесці ўздеянне культуры аднаго народа на культуру іншага, зацікаўленасць у вывучэнні той або іншай мовы ў сувязі з ростам яе аўтарытэту. Інтрапінгвістычны фактары абумоўлены адсутнасцю ў роднай мове эквівалентнага слова або паніція, імкненнем да эканоміі мовы, калі запазычанае слова карацейша за роднае; тэндэнцыя да экспрэсійнасці выказванняў, калі іншамоўная лексічная адзінка мае большую ступень экспрэсійнасці.

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне

У сувязі з развіццём інфармацыйных тэхналогій, сістэм сувязі, эвалюцый грамадскіх зносін з'явілася неабходнасць даць назыву новым рэаліям, аб якіх ідзе гаворка ў публіцыстычным тэксле, або кампактна перадаць інфармацію чытачу. Выкарыстоўваюцца некалькі груп графічна незасвоеных лексем.

Першая група прадстаўлена графічна незасвоенымі абрэзвіятурамі, якія выконваюць намінатыўную функцыю. Большасць з іх называе новыя рэаліі ў галіне інфармацыйных тэхналогій і сістэм сувязі і з'яўляецца тэрмінамі: *SML* ‘мова мадэліравання з функцыянальным наборам канструкцый для стварэння складаных камп’ютэрных сістэм’ (англ. *Service Modeling Language* ‘мова службы мадэліравання’): *Паслуга SML была пропанавана аўдыторыі інтэрнэт-аператорам «Дзелавая сетка» яшчэ ў ліпені 2003 года* («Звязда», – 2004. – 21 кастр. – С. 16);

VPN ‘віртуальна прыватная сетка, з дапамогай якой магчыма арганізаваць абаронены доступ праз адкрытыя каналы Інтэрнэта да неабходных сервераў’ (англ. *Virtual Private Network* ‘віртуальная прыватная сетка’): *Нягледзячы на аддalenасць двух гарадоў, паслуга VPN дазволіць у рэжыме рэальнага часу сачыць за гонкамі ў дзвюх кропках з паралельнай трансляцыяй таго, што адбываецца, на плазменных маніторах стэнда* («Звязда». – 2004. – 09 ліст. – С. 1); *ADSL* ‘асіметрычна лічбавая абаненцкая лінія высакаскорасной перадачы даных’ (англ. *Asymmetric Digital Subscriber Line* ‘асіметрычна лічбавая абаненцкая лінія’): *Усе карыстальнікі, падключаны да Інтэрнэта па тэхналогіі ADSL, могуць забыцца на аплату выходнага трафіка...* («Звязда». – 2005. – 06 мая. – С. 6); *GPS* ‘сусветная сістэма выяўлення месцазнаходжання’ (англ. *Global Positioning System* ‘сусветная сістэма месцазнаходжання’): *...апошнім часам вядуцца размовы аб стварэнні ўропейскіх і расійскіх аналагau GPS* («Звязда». – 2005. – 30 крас. – С. 4) і інш.

Усе пералічаныя адзінкі пакуль што не маюць беларускамоўных эквівалентаў. Асваенне іх запазычанняў ужываеца малаверагодным, паколькі яны адносяцца да сістэм сувязі і высокіх тэхналогій, дзе шырока ўжываеца англійская мова, датычацца спецыялізаванай лексікі і з'яўляюцца тэрмінамі, якія ўжо шырока ўжываюцца сярод спецыялістаў пэўных галін вытворчасці.

Вылучаеца некалькі графічна незасвоеных абрэвіятур, якія называюць новыя шырокараспаўсюджаныя ў цяперашні час рэаліі, што датычацца рэкламнай дэйнасці і сістэмы сувязі: *PR* ‘сістэма інфармацыйных сувязей з грамадкасцю дзеля рэкламы, агітацыі або выгаднага знаёмства, якая ажыццяўляеца спецыялістамі гэтай гатіны’ (англ. *Public Relations* ‘грамадскія сувязі’): *Згодна з даследаваннемі Міжнароднага незалежнага эколага-паліталаґічнага універсітэта рэйтывынг прафесій у 2004 годзе выглядае так: 1) менеджэр па продажу; ...6) спецыяліст па PR...* («Алесь». – 2004. – № 4. – С. 45); *SMS* ‘абслугоўванне праз сістэму кароткіх паведамленняў у выглядзе мабільнай сувязі; кароткае паведамленне, якое дасылаеца праз сістэму мабільнай сувязі’ (англ. *Short Message Service* ‘служба кароткіх паведамленняў’): *SMS – сродак нефармальнага контактавання...* («Звязда». – 2004. – 23 чэрв. – С. 3).

Гэтыя лексічныя адзінкі актыўна адаптуеца беларускай мовай, у сувязі з чым яны ўжываюцца адначасова са сваімі эквівалентамі ў выглядзе графічна засвоеных запазычанняў. Аднак абрэвіятуры ўтвараюцца не класична (першая літара кожнага слова перакладзенага словазлучэння), а шляхам транскрыпцыі або транслітэрацыі. Так слова *PR* адаптуеца не ў выглядзе ГС (грамадскія сувязі), а праз транскрыпцыю англійскіх літар *P* [pi] і *R* [ar] – *piaр*; з далейшым адаптаваннем слова: у спалучэнні галосных *la* паяўляеца ўстаўны зычны гук [j] – *piaр*: *...нават людзі, якія працуеца ў гэткім жа напружаным рэжыме, як Кіркораў, – многія даюць па трох канцэрты ў дзень – дараражаюць сваёй рэпутацыяй і piaрам* («Звязда». – 2004. – 21 ліп. – С. 4); *...piaр-кампанія* – гэта нармальная з'ява, яна існуе ва ўсіх літаратаурах свету («Маладосць». – 2005. – № 8. – С. 138). Абрэвіятура *SMS* падаеца не як СКП (служба кароткіх паведамленняў), а *CMC* (з дапамогай беларускіх літар, якія адпавядаюць англійскім эквівалентам *S = C, M = M*): *...сімпатыі да банкіра Юрыя Каштанаўа выразіліся ў лічбе 7738. (Дарэчы, з гэтага ліку 1200 CMC-паведамленняў за Юрыя даслаў адзін і той жа (!) чалавек...)* («Звязда». – 2007. – 24 лют. – С. 3).

Да другой групы графічна незасвоеных лексічных адзінак адносяцца графічна незасвоеные слова неабрэвіатурнага тыпу, якія называюць:

а) рэаліі ў галіне моды і дызайнерскай дзейнасці: *portfolio* ‘паслужны спіс’ (англ. *portfolio* ‘ипка, партфель’ [5, 541]): *Што запісаны апошнім радком у вашым portfolio* (*паслужным спісе*)? («Звязда». – 2005. – 23 ліп. – С. 3); *pret-a-porte* ‘гатавае адзенне, пашытае ў пэўнай колькасці экзэмпляраў для продажу ў магазінах’ (фр. *prêt-à-porter* ‘вытворчасць гатовага адзення і яго продаж’ [6, 422]): *Ёсць шмат креатыўных ідэй, якія нельга адлюстраваць у адзенні pret-a-porte* («Звязда». – 2005. – 23 ліп. – С. 3); *show-room* ‘закрытая вечарына для прадстаўнікоў мадэльнага бізнесу і вядомых людзей, якія маюць магчымасць набыць прадметы адзення пэўных мадэльераў’ (англ. *show* ‘паказ, дэманстрацыя’ [5, 638] + *room* ‘комната’ [2, 602]): *Мадэль Вераніка Флейта: Я нават на show-room сабе нічога не купіла* («Звязда». – 2005. – 04 сак. – С. 4); *fashion-show* ‘арганізаваны паказ моднага адзення, калі кожны з дызайнераў дэманструе адну мадэль з серыі’

(англ. *fashion* ‘стыль, мода’ [5, 278] + *show* ‘паказ, дэманстрацыя’ [2, 638]): У мінульм годзе маладых дызайнераў з нашай краіны прымалі Берлін; яны пабывалі ў студыях нямецкіх дызайнераў, прайшлі майстар-класы, паўдзельнічалі ў *fashion-show* у берлінскай галерэі «Лафает» («Звязда». – 2005. – 01 крас. – С. 5);

б) музычныя каналы, праграмы: *Netradio Adult* ‘радыё ў Байнэце для дарослых, якое прапануе слухачам класічную музыку XX ст., хіты розных жанраў’ (англ. *Netradio* ‘радыё ў Інтэрнэце’ + *adult* ‘дарослы’ [5, 23]): ...слухачам былі пропанаваныя два канала з розным фарматам: *Netradio Adult* (класіка XX стагоддзя, хіты розных жанраў – ад поп-музыки да джазу, блюзу і хардроку)... («Звязда». – 2008. – 06 лют. – С. 6); *MyTrack* ‘праграма радыё, якая пропануе музычныя творы з калекцыі слухачоў’ (англ. *tu* ‘мой, мая, маё, мае’ [5, с. 465] + *track* ‘музычны запіс’): ...слухачам пропануецца праграма «*MyTrack*»... («Звязда». – 2008. – 06 лют. – С. 6);

в) рэаліі бытавой сферы: *fast-food* ‘сістэма хуткага харчавання’ (англ. *fast* ‘хуткі’ [5, 279] + *food* ‘ежа; харчаванне’ [5, 300]): ...пазнаёміца з чызбургерамі, бігмакамі, фішмакамі трэба хаяць б для таго, каб мець сваё, падтрыманае практикай, меркаванне наконт *fast-food*’у (хуткага харчавання) («Звязда». – 2004. – 25 чэрв. – С. 4); *second-hand* ‘магазин, які гандлюе паношаным адзеннем; бытвая ва ўжыванні рэчы, адзенне’ (англ. *second* ‘другі’ [5, 624] + *hand* ‘рука’ [5, 339]): Не здзюляйцеся толькі цэнам: яны адразу дапамогуць вам зразумець, што вы набываеце не сапраўдны *second-hand*, а «цырату» з мінулага, мулляж («Звязда». – 2004. – 24 крас. – С. 8); *week-end* ‘выходныя дні ў канцы тыдня’ (англ. *weekend* ‘выходныя дні ў канцы тыдня’ [5, 775]): Нарэшце мы адчуці, што такое сапраўднае лета! I часу для *week-end* за горадам ці летняга адпачынку яшчэ дастаткова («Звязда». – 2004. – 24 ліп. – С. 4).

Выкарыстанне графічна незасвоеных слоў неабрэвіятуранага тыпу – з’ява часовая. Аб гэтым сведчыць наяўнасць у сучасным слоўнікам складзе мовы публіцыстыкі іх графічна, фанетычна і граматычна адаптаваных варыянтаў: *портфоліо* (англ. *portfolio*): ...каб маладому дызайнеру прыняць удзел у такім сур’ёзным мерапрыемстве, як тыдзень *pret-a-porte* ў Расіі, трэба мець прыкладна пяць тысяч долараў і ўрачальнае *портфоліо* (спіс творчых перамог, прац, супрацоўніцтваў) («Звязда». – 2005. – 23 ліп. – С. 3); *фаст-фуд* (англ. *fast food*): Зразумела, мы не можам ліквідаваць адразу ўсе негатыўныя фактары, але ў наших сілах змагацца ў сценах школы з рознымі варыянтамі «*фаст-фуда*», прывіваць дзесяцям культуру харчавання («Звязда». – 2004. – 18 сак. – С. 1); *сэканд-хэнд* (англ. *second hand*): Кілаграм вагавага «*сэканд-хэнда*» сёння каштую 18 тысяч рублёў («Звязда». – 2004. – 30 крас. – С. 4); *уік-энд* (англ. *weekend*): ...ён зарабляй! Прычым столькі, што хапала на Новы год у Парыжы, адпачынак на Кіпры і *уік-энды* ў Празе і Кракаве («Звязда». – 2005. – 28 верас. – С. 8); *шоу-рум* (англ. *show room*): ...сукенка ўсё роўна пасляхова прададалася на *шоу-руме* («Звязда». – 2005. – 27 жн. – С. 4).

Трэцюю групу графічна незасвоеных запазычанняў складаюць графічныя гібыды, у склад якіх уваходзяць:

1) складаныя слова, утвораныя спалучэннем графічна незасвоеных абревіятур з агульнаўжывальнімі словамі. Словы гэтай падгрупы запазычанняў абазначаюць:

а) новыя з’явы ў сістэме сувязі і асоб, якія працуюць у гэтай галіне: *SMS-флірт* ‘знаёмства і размова з субяседнікам пры дапамозе кароткіх паведамленняў у выглядзе мабільнай сувязі’ (англ. *Short Message Service* ‘служба кароткіх паведамленняў’ + *флірт*): Праглынуўшы тузін *салодкіх* *абяцанняў*, вы яшчэ доўга будзеце боўтатца ў «хвалях *SMS-флірту*», пакуль знойдзеце (калі знойдзеце) сваю адзінку ці адзінага («Звязда». – 2004. – 24 верас. – С. 3); *IP-тэлефонія* ‘адзел тэлекамунікацыі, які забяспечвае абмен інфармацыяй пры дапамозе сродкаў тэлефоннай сувязі праз Інтэрнэт’ (англ. *Internet Protocol* ‘інтэрнэт пратакол’ + *тэлефонія*): Усяго цяпер з дапамогай *IP-тэлефоніі* можна звязацца з 18 краінамі свету... («Звязда». – 2004. – 15 студз. – С. 3); *GSM-аператор* ‘аператор сусветнай сістэмы мабільнай сувязі’ (англ. *Global System for Mobile Communications* ‘сусветная сістэма мабільнай сувязі’ + *аператор*): ...беларускія *GSM-аператоры* пропануюць паслугі практична на любы густ... («Звязда». – 2004. – 24 верас. – С. 3);

б) новыя з’явы і рэаліі сродкаў масавай інфармацыі і рэкламнай дзейнасці: *FM-фармат* ‘фармат частотнай мадуляцыі’ (англ. *Frequency Modulation* ‘частотная мадуляция’ + *фармат*): Мне пропанавалі стварыць канкурэнтна-здольную радыёстанцыю ў *FM-фармаце* («Звязда». – 2004. – 21 ліп. – С. 4); *PR-работа* ‘праект арганізацыі грамадскіх сувязяў пэўнай асобы, кампаніі, фірмы і г. д. дзеля рэкламы’ (англ. *Public Relations* ‘грамадскія сувязі’ + *работа*); *PR-агенцтва*

‘агенцтва, якое арганізуе знаёмства пэўнай асобы, кампаніі, фірмы і г. д. з грамадкасцю дзеля рэкламы’ *Маскоўскае PR-агенцтва «Еўрамедыя»* правяло сярод жыхароў расейскай сталіцы аптытанне «каго з выкананаўцаў краін былога СССР вы слухаец» («Звязда». – 2004. – 16 студз. – С. 4);

в) новая рэаліі паўсядзённага жыцця: *VIP-зала* ‘зала адпачынку для заможных ці вядомых людзей’ (англ. *Very Important Person* ‘вельмі важны чалавек’ + *зала*): У *VIP-зале* аэропорта павінна адбыцца прэс-канферэнцыя (працягласцю сорак хвілін)... («Звязда». – 2004. – 16 ліп. – С. 6);

2) таўталагічны ўтварэнні, што паўтараюць беларускім словам апошнюю адзінку графічна незасвоенай абрэвіятуры [4, 126]. Большасць гэтых запазычанняў ужываеца ў камунікатыўнай сістэме: *SMS-сэрвіс* ‘абслугоўванне праз сістэму кароткіх паведамленняў у выглядзе мабільнай сувязі’ (англ. *Short Message Service* ‘служба / сэрвіс кароткіх паведамленняў’ + *сэрвіс*): ...абанентам будзе даступная паслуга міжнароднага роўмінгу (уключаючы магчымасці з'яготнага роўмінгу ў Рэспубліцы Беларусь і Украіне) і комплекс *SMS-сэрвісаў* «МТС-Інфо»... («Звязда». – 2004. – 25 чэрв. – С. 7); *GPRS-сэрвіс* ‘тэхналогія хуткай пакетнай радыёперадачы даных, якая дазваляе атрымліваць і адпраўляць інфармацыю з дапамогай мабільнага тэлефона’ (англ. *General Packet Radio Service* ‘асноўная служба / сэрвіс радыёперадачы пакетных даных’ + *сэрвіс*): *Калі раней акцыент рабіўся на галасавой сувязі, то зараз істотна паширыцца спектр дадатковых паслуг – WAP, GPRS, SMS-сэрвісы* («Звязда». – 2004. – 30 ліп. – С. 3); *IP-пратакол* ‘інтэрнэт канал’ (англ. *Internet Protocol* ‘інтэрнэт пратакол’ + *пратакол*): Два новыя накірункі па *IP-пратаколу* – на Кіпр і Ліван – адкрыла ў студзені рэспубліканскіе аб'яднанні «Белтэлекам» («Звязда». – 2004. – 15 студз. – С. 3).

Зрэдку таўталагічны ўтварэнні абазначаюць асобу або прадмет сучаснага паўсядзённага жыцця: *VIP-персона* ‘вельмі важны чалавек’ (англ. *Very Important Person* ‘вельмі важны чалавек / персона’ + *персона*): *Прысутныя на адкрыці тэлеканала VIP-персоны* адзначалі важнасць і значнасць зробленай справы («Звязда». – 2005. – 03 лют. – С. 1); *LCD-манітор* ‘вадкакрысталічны манітор’ (англ. *Liquid Crystal Display* ‘вадкі крысталічны дысплэй / манітор’ + *манітор*): Як абяцаюць арганізатары, пераможцы «электраабароны» атрымаюць каштоўныя прызы: за 1-е месца – *LCD-манітор*... («Звязда». – 2004. – 13 лют. – С. 3).

Дубліраванне апошняга слова абрэвіятур у складзе графічных гібрыдаў, па-першае, можа сведчыць аб недастатковым веданні расшыфроўкі іншамоўных абрэвіятур; па-другое, з'яўляеца першай прыметай засваення графічных запазычанняў;

3) гібрыдныя дэрываты, утвораныя шляхам далучэння ўласных марфалагічных сродкаў беларускай мовы да графічна незасвоеных абрэвіятур, якія таксама называюць рэаліі сучаснага паўсядзённага жыцця: *SMS-ка* (*SMS* + суфікс *-ка*): *Абмен SMS-камі* – адна з самых прастых і распаўсюджаных формаў контактавання («Звязда». – 2004. – 23 чэрв. – С. 3); ...*SMS-кі* набіраюць – хто хучэй («Звязда». – 2005. – 07 ліп. – С. 3); *PR-ічык* (*PR* + суфікс *-ичык*): ...наспрабаваў сябе ў якасці *PR-ічыка* («Звязда». – 2002. – 15 ліст. – С. 3).

У сувязі з далейшай адаптацияй гэтых гібрыдных дэрыватаў сустракаюцца варыянты слоў у напісанні кірыліцай пры дапамозе транскрыпцыі абрэвіятурных элементаў: эсэмска: *Арыф такія эсэмскі піша*: «Добрай раніцы! Жадаю прыемна правесці дзень. Кахаю ўсім сэрцам» («Звязда». – 2005. – 09 верас. – С. 4); *піарычык / піярічык*: *Прэміі – лепшым «піарычыкам»* («Звязда». – 2004. – 27 лют. – С. 1); Я некалі ўдзельнічаў у якасці *піарычыка*... («Звязда». – 2008. – 16 лют. – С. 1);

4) складаныя слова, утвораныя спалученнем графічна незасвоенай адзінкі неабрэвіятурнага тыпу з агульнаўжывальным словам. Такія лексічныя адзінкі ў публіцыстычных тэкстах сустракаюцца раздзей і ўжываюцца ў галіне інфармацыйных тэхналогій: *Internet-сайт* (англ. *Internet* ‘Інтэрнэт’ + *сайт*): *Жадаючыя могуць наведаць Internet-сайты, прысвечаныя найму кватэр* («Звязда». – 2004. – 08 чэрв. – С. 2); *web-старонка* (скарац. ад англ. *World Wide Web* ‘сусветнае павуцінне’ + *старонка*): ...на ўдзел было залёглена больш як 330 сайтаў – з існуючых у Байнэце 10.000 *web-старонак* («Звязда». – 2004. – 14 крас. – С. 4).

Запазычанні такога тыпу таксама знаходзяцца на этапе засваення ў беларускай мове, паколькі маюць варыянты ў напісанні кірыліцай: *Інтэрнэт-сайт*: *Навуковае меркаванне па самых частых «шакаладных» пытаннях змясціў Інтэрнэт-сайт Medicus.ru* («Звязда». – 2004. – 14 студз. – С. 3); *веб-старонка*: ...*вірус не арыентаваны на нанясенне шкоды хатняму*

карыстальніку, а служыць для атакі на веб-старонкі не ўгодных камп’ясці кампаній, адкрываючы іх для штурму хакераў («Звязда». – 2004. – 31 студз. – С. 1).

Чацвёртая група графічна незасвоеных адзінак прадстаўлена аказіянальнымі гібрыднымі ўтварэннямі. Так, у назве рубрыкі *PaWWWуцінне* ад Вікторы Захараўай («Звязда». – 2007. – 20 лют. – С. 4) ужыты аказіянальны назоўнік *naWWWуцінне*, утвораны шляхам замены літары *v* у слове «павуцінне» абрэвіятура *WWW* (англ. *World Web Wide* ‘сусветнае павуцінне’).

Назва рубрыкі *муз-news* («Звязда». – 2004. – 05 ліст. – С. 4), у якой ідзе гаворка аб сучаснай музыцы, аб жыцці знакамітасціяў, утворана шляхам спалучэння скарочанай асновы прыметніка *музычны* і графічнага запазычання *news* (англ. *news* ‘навіны’ [5, 473]).

Аказіянальны гібрыдны прыметнік *tutэйши* ‘які адносіцца да Інтэрнэт-партала Беларусі *TUT.BY*’, утвораны шляхам накладання лексемы *tut* на прыметнік *тутэйши*: *Як падлічылі tutэйшия спецыялісты, найбольшай папулярнасцю ў беларускай замежнай дыяспары (а гэта каля 3 мільёнаў чалавек), маючай выхад у Інтэрнэт, карыстаючыя стужкі навін, службы знаёмстваў, форумы і чаты* («Звязда». – 2004. – 12 кастр. – С. 4).

Вывады

Графічна незасвоеная запазычанні ў мове беларускай публіцыстыкі пачатку ХХІ ст. маюць некалькі структурных групп: 1) графічна незасвоеная абрэвіятуры; 2) графічна незасвоеная слова неабрэвіятурнага тыпу; 3) графічныя гібрыды; 4) аказіянальныя гібрыдныя ўтварэнні.

Графічна незасвоеная запазычанні найчасцей называюць новыя рэаліі, прадметы і з’явы ў галіне інфармацыйных тэхналогій і камунікацый, моды, дызайнерскай і рэкламнай дзейнасці, музичнай сферы. Радзей яны абазначаюць рэаліі бытавой сферы.

Паколькі беларуская мова знаходзіцца на этапе дынамічнага развіцця, з’яўляецца адкрытай сістэмай для контактаўвання з іншымі мовамі, яна актыўна адаптуе незасвоеная запазычанні на графічным, фанетычным і граматычным узроўнях. Аднак, на наш погляд, гэта асіміляцыя іншамоўных адзінак не ўласціва спецыялізаванай лексіцы, якая ўжо шырока ўжываецца спецыялістамі пэўных галін вытворчасці і абслугоўвання.

Літаратура

1. Бубновіч, І. І. *Засваенне іншамоўных слоў беларускаю літаратурнаю моваю*: дапам. для студ. філал. спец. вышч. навуч. установы / І. І. Бубновіч ; пад рэд. П. У. Сцяцко. – Гродна: ГрДУ, 2000. – 107 с.
2. Булыка, А. М. *Слоўнік іншамоўных слоў* : у 2 т. / А. М. Булыка. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 1. – 736 с. ; Т. 2. – 736 с.
3. Уласевіч, В. І. *Лексічныя працэсы ў беларускай мове 90-х гадоў ХХ ст.* : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.02 / В. І. Уласевіч ; Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Б. – Мінск, 2002. – 107 с.
4. Уласевіч, В. І. *Графічна незасвоеная лексемы ў беларускай мове канца ХХ – пачатку ХХІ стст.* / В. І. Уласевіч // Сучасны стан і дынаміка беларускай літаратурнай мовы : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–25 кастр. 2006 г. / Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі ; рэдкал. : А. А. Лукашанец [і інш.]. – Мінск : Права і эканоміка, 2006. – С. 124–127.
5. Мюллер, В. К. *Большой англо-русский словарь: в новой редакции* : 210 000 слов, словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок / В. К. Мюллер. – 3-е изд., доп. и испр. – М. : Цитадель-трэйд : ЛАДА: РИПОЛ КЛАССИК, 2005. – 832 с.
6. Гринева, Е. Ф. *Французско-русский словарь : около 25000 слов и словосочетаний* / Е. Ф. Гринева, Т. Н. Громова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Цитадель, 1998. – 576 с.

Summary

The article deals with causes and ways of borrowings in modern Belarusian. Borrowed words that are not assimilated in writing by the language of social and political journalism in XXI century have been classified according to their structure and meaning. The main cause of borrowings penetration into Belarusian is the development of the country in all spheres of life. It was found out that there are four groups of borrowings that are not assimilated in writing: 1) graphically unassimilated abbreviations; 2) graphically unassimilated words; 3) graphical hybrids; 4) occasional hybrid formations. Graphically unassimilated borrowings are mostly used in articles dealing with information technology and communication, fashion, all kinds of design, publicity and music.

Паступіў у рэдакцыю 15.04.08.